

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ГОД ВЫДААННЯ XXIV

№ 18 (6900)

СВЯТА

22

СТУДЗЕНЯ

1941 г.

ЦЕНА 10 КАП.

Аб увядзенні платнай працоўнай і гужавой павіннасці на лесазагатоўках Наркамлеса СССР у I квартале 1941 г.

Сустранем XVIII канферэнцыю ВКП(б) новымі вытворчымі перамогамі

Совецка-японскае пагадненне па рыба-лоўшым пытанню

АРТЫКУЛЫ: М. Паўлючына — У Цэнтральным музеі В. І. Леніна. І. Я. Шахаў — Ленін у Горках. Змітрон Бядуля — 3 яго імёны.

Н. Сокалова — Вобраз Леніна на экране

В. Чубанов, А. Бандрок — 9-е студзеня ў Пешпербургу

ЗА РУБІЖОМ: Германскія паведжэнні Англійскія паведжэнні. Зводка італьянскага камандавання. Ваенныя звесткі з Адыі. Прыбыццё англійскіх войск у Грэнэ. Паведамленне газеты «Фэлішар боахтэр» аб прыбыцці Англій вярхоўнага камандавання ў Грэнэ.

МАЦНЕЙ СУВЯЗЬ НАВУКІ І ПРАКТЫКІ!

Навука ў сталіні нашай арганізаванай рэспублікі—Мінска закончыла сваю работу сесія Акадэміі навук БССР. У працягу шасці дзён вучоныя сумесна практычнай калгаснай вытворчасці ўмяжоўвалі выключна важныя мерапрыемствы на далейшым Уздыму ўраджайнасці сельскагаспадарчай павулі, росту патаўраў і павышэнню яе прадукцыйнасці.

Самы факт звязання сесіі напярэдадні выхрытоўкі да сябы, вальі калгасная іса, палічываючы багатыя плады друкай калектыўнай працы за мінулы год, кхтупсца ў паход за дасягненні яшчэ больш бліскучых перамог, мае вельмі вялікае значэнне. У 40 калядах і навуковых паведамленнях, зробленых на сесіі, мы пачуваем і праналізавалі дасягненні патаўраў і павышэнню яе прадукцыйнасці.

Сесія звязана яркім сведчаннем мацнейшай сувязі з кожным годам друкай навуцы і практыцы. Такія друка матчыа толькі ў краіне Совецкай, дзе вучоныя ажурна штодзённамі клопатамі і ўвагай партыі, совецкага ўрада, усю народна. Працуючы на карысь сваёй сацыялістычнай радзімы, людзі сельскагаспадарчай навуцы будаць мыслі калгаснікаў, абгаваюць іх велікі. Размах аграэхнічнай і зотэхнічнай вучобы ў калгасе рэспублікі сведчыць што аграэхнічная навука стала адбыткам шырокіх калгасных мас.

У калгаснай шпцы ўжо не навязь сустраць людзей, якія ўперна вымушаны працы вялікіх вучобы — Дарына, Тіміразева, Вялікаса, Мічурына, Лыска і іншых. Гэтыя перадавыя людзі калгаснай вёскі абгаваюць савецкую навуку вёскамі, дамагаючы вучонымі ў шырокіх размерах працаваць і прымяняць на практыцы дасягненні перадавой навуцы.

Вось чаму, прымаючы рашэнні па дакладна і навуковыя паведамленнях, сесія Акадэміі навук перш за ўсё звярнулася з калгасам да ўсіх калгаснікаў і калгасніц, рабочых МТС і саўгасаў, спецыялістаў і ўсіх работнікаў сельскай гаспадаркі ўсяго ўрада і калгаснага вытворчасці дасягненні перадавой навуцы і вопыты стыханеўцаў, множныя поспехі сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, дабыцца такога становішча, каб у нашай рэспубліцы не было астаючых раёнаў, сельскагаспадарчай навуцы.

Ажыццяўляючы рашэнні партыі і ўрада, калгаснае сялянства азнаменавала мінулы 1940 год многімі слаўнымі справамі. У рэспубліцы праведзены велізарныя работы па асушэнні балот, уздыжэнню правільных севабарот, укамітэаванню грамадскага стала жыцця калгаснаў, законнаа селянне кутары і калгаснага вёскі. Высокі ступенчы ўраджайў дэбіса не адыкі, а многі калгасы. Усё гэта мае поўную магчымасць у 1941 годзе ража напярэ ўраджайнасць палеў і прадукцыйнасць жыццягаспадарчы.

Няма сумнення, што завякі сесіі змагала за атрыманне ў гэтым годзе ў сялянства ўсёй плошчы пасеву на 100 пудоў зямлі з гектара, на 1000 пудоў пудоў зямлі, на 4,5 центнера ўльноваласна, вельміка ўраджайна насення траў, сена, кароныя кок-сагза, гарошыні і салавіны, сарыяга ўсю на зну фуражнаю карову 1500 літраў малака, за вельміка павышэння ўсіх астаіх вынак жыццягаспадарчы адпавуна будзе патрабаванні ўсіх калгаснікаў, рабочых МТС і саўгасаў, спецыялістаў сельскай гаспадаркі нашай рэспублікі.

Завякі партыйных і савецкіх арганізацый, работнікаў зямельных аргаў — унашчалі гэты магучы народны рух, унашчалі калгаснікаў хутчай і правільнай ажыццяўляць усе мерапрыемствы, наметаныя сесіяй.

Перш за ўсё трэба памятаць, што правільная арганізацыя працы калгаснікаў равае поспех справы. Таму не традыцыйна

ні аднаго дня неабходна ў кожным калгасе стварыць пастаянна званні і замацаваць за імі плошчы ільну, кок-сагза, махоркі, бульбы, корпейладу, насення траў, гарошыні і пладова-ягодных культур. Важнейшай задачай з'яўляецца ўзброіць калгаснікаў аграэхнічнымі і зотэхнічнымі ведамі. Для гэтага трэба дабіцца такога становішча, каб у кожным калгасе ў зімовы час працавалі аграэхнічныя гурты.

Рыхтуючыся да сябы, трэба стварыць у кожным калгасе добракасныя, ушае каншыныя насенныя фонды, скарываючыся для гэтай мэты чыстаасотны пасевныя матэрыялы.

Угнаненне глебы — адно з важнейшых мерапрыемстваў у павышэнні ўраджайнасці палеў. Наўзна апулікаваная пастаўна СНК БССР і ЦК ВКП(б) ставіць перад калгасамі пераастаненнай вялікай задачы — правільнае збярэнне, хаванне і прымяненне ўгнаенняў. Галоўная роля пры хімічнай навуцы належыць арганічным ўгнаенням, якія маюць у сабе ўсе неабходныя спажываныя выхрыты для раслін. Таму трэба пачаць з безапагарчымі адносінамі да захавання і ўгнаення ў глебу тры. Разам з гэтым трэба шырока прымяняць торф у выглядзе розных кампастаў, сумесей і як неапарытае ўгнаенне. Паўсмяна прадвызначы збор популя, птушчынага паёту, трэба адначасова арганізаваць выназу на палі адытоў прамысловасці.

Навука і вопыты стыханеўцаў даказана, як эфектыўна дзейнічае на рост ураджайнасці палеў вапнаванне нізкіх падоў. Аднак гэтыя мерапрыемствы ў нашай рэспубліцы неадпавунаюць. З такога адпавуна трэба пачаць. Зімовыя месяцы павінны быць скарыванымі для вывакі вялікі на палі.

Неадпавунаюць у нас і такія важныя аграэхнічныя мерапрыемствы, як сінегасарыяне на палеях. Правядзенне гэтага мерапрыемства дасць магчымасць лепш захаваньне ад вымарвання кашпунны і адыныя пасевы, будзе скарываючы накіпненню вынаў у глебе.

Уключаючыся ў сацыялістычнае спаборніцтва за высокі ўраджай, кожны калгаснік, калгасніца, трактарыст, рабочы саўгаса павінны памятаць, што дабіцца высокага ўраджайна толькі пры ўшчы, казі будзе праведзена ўсебаўная савесная працывітоўка да сябы, казі на палеях будзе прыменен усе комплексна аграэхнічныя мерапрыемствы.

Перад работнікамі жыццягаспадарчы і ўсімі калгаснікамі нашай рэспублікі ў гэтым годзе ставяць выключна важныя задачы ў галіне росту патаўраў жыццягаспадарчы, павышэння яе параднасці і павелічэння прадукцыйнасці. Трэба дабіцца поўнага захавання маладняка і правільнага яго выпрошчвання.

Рост грамадскай жыццягаспадарчы патрабуе рашучага паліпшыня кармавой базы. У кожным калгасе кармавая база павінна стварыцца комплексна. Трэба дабіцца максімальнага паліпшыня натуральных сеянак і абшычэў, шырока праводзіць залужэнне асушаных траўнікаў, палажыць кармадабыванне ў палеях севабароту. Выключная ўвага павінна быць адана пасевам адной з важнейшых кармавых культур — кашпунне. Разам з кашпуннай на калгасныя палі трэба шырока праасваць доярну, саргалау, сабабалкадыны дубы, корпейладу, сілонныя культуры. Гэтыя культуры павінны заняць дастойнае месца ў кармавым балансе. Паліпшыць кармавыя рэсурсы можна і трэба шыхам пасеву пажніўных кармавых культур.

Заклікаючы калгаснікаў, рабочых МТС і саўгасаў змагацца за высокі ўраджай, за павелічэнне прадукцыйнасці жыццягаспадарчы, работнікі навуцы бярэць на сабе таксама канкрэтныя абавязальствы па ўнярэнню дасягненняў навуцы ў калгасную вытворчасць, па вывадзэнню высокаўраджайнага сорту кок-сагза, змаўстайнага сорту адынай шпаны, ачыню і т. д.

Сацыялістычнае спаборніцтва, якое разгортваецца ў сельскай гаспадарцы нашай рэспублікі паміж работнікамі працы і навуцы, павінна з'явіцца новай невячаравальнай крыніцай для далейшага росту багатыў нашай краіны.

У дасным сааўражэнні практыкі і навуцы — уперна, ка новых заваяванняў сацыялістычнага земляробства!

АБ УВЯДЗЕННІ ПЛАТНАЙ ПРАЦОЎНАЙ І ГУЖАВОЙ ПАВІННАСЦІ НА ЛЕСАЗАГОЎКАХ НАРКАМЛЕСА СССР У I КВАРТАЛЕ 1941 Г.

Пастаўна Совецкай Народных Камісарыў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б)

У мэтах выканання плана рубкі і вывазі лесу ў першым квартале 6. г. Савецкаму Саюзу ССР і ЦК ВКП(б) пастаўнаючы:

- 1. Увесці на лесазагатоўках Наркамлеса СССР платную працоўную і гужавую павіннасць у наступных абласцях, краях і рэспубліках: а) з 23 студзеня па 1 красавіка 1941 года ў Архангельскай, Валдагоскай, Ленінградскай, Маладэўскай, Калінінскай, Горкаўскай, Іванавскай, Свердловскай, Яраслаўскай, Чынінскай, Віраўскай, Новасібірскай, Омскай, Смарленскай, Маскоўскай, Рязанскай, Пензенскай, Чылінінскай, Тамбоўскай, Кубышэўскай, Орлоўскай і Іркуцкай абласцях, Хабаўскай, Алтайскай і Брасярскай краях, Удмурцкай, Чувашскай, Башкірскай, Бомі, Марыйскай, Татарскай і Бурат-Мангольскай АССР і Карае-Фінскай ССР; б) з 23 студзеня па 15 сакавіка 1941 года ў Варонежскай і Курскай абласцях, Прыморскіх і Краснадарскіх краях, БССР, УССР і Кіргіскай ССР.

2. Абавязань сааўракоў адыных і аўтаномных рэспублік, краевых і абласных Совецкіх дэпутатаў працоўных і гужавой сілы ў колькасці, неабходнай для выканання ўказаных заваянняў.

3. Асабліва ады абавязальства працоўнай і гужавой павіннасці рабочых і служачых, занятых у дзяржаўных прапрыетарыятах, установах і на транспарце.

4. Ускласі персанальную адпавуна за выкананне мерапрыемстваў, звязаных з правядзеннем платнай працоўнай і гужавой павіннасці, і за забеспячэнне загадоўкі, палеўні і вывазі краўніны сродкамі калгаснікаў і адпавунаючы на першых сакратароў ЦК камартні саюзных рэспублік, краевых і абласных камітэтаў ВКП(б), а таксама на старшын сааўракоў адыных і аўтаномных рэспублік і на старшын краевых і абласных Совецкіх дэпутатаў працоўных.

5. Устанавіць, што ўсім прыпнатым да працоўнай і гужавой павіннасці выплачваецца заробатная плата як асоўная, так і прагрэсіўная з палічэннем праці-надывак у адпавунаці з пастаўнай Саўракома СССР і ЦК ВКП(б) ад 15 лістапада 1938 г. № 1238.

6. Рабочыя, занятыя на лесазагатоўках на дагаворах з лесазагатоўнымі арганізацыямі, пасля ўвадзена працуваць у адынаці астаіна да месцу работы і адынаці прыпнатым да працуваць у адынаці астаіна і прагрэсіўная зарплата, а таксама налічэнне і выплата праці-надывак робіцца ім і моманту вываду іх на работу ў бугучым асене-зімовым сезоне ў адпавунаці з заключаным дагаворам.

7. Устанавіць, што за ўхіненне ад працоўнай і гужавой павіннасці і за невячараванне абавязальстваў заданых па лесазагатоўках віноўны прыпнатыя да крымінальнай адпавунаці.

Table with 4 columns: Область, край, республика; Заготовка; Выдача; Пасевка. Lists regions like Архангельская область, Валдагоская, Ленинградская, etc.

Старшыня СНК СССР В. МОЛАТАУ. Сакратар ЦК ВКП(б) І. СТАЛІН.

Сустранем XVIII канферэнцыю ВКП(б) новымі вытворчымі перамогамі

НОВЫ СТАНОК

Калектыў мінскага стыханеўцагаспадарчы заводу імя Кірава з часоў выканавы свае абавязальствы ў сацыялістычным спаборніцтве імя XVIII канферэнцыі ВКП(б).

Шыльнікі тт. Валенка і Ахрамовіч выконваюць свае дзейныя нормы на 260 проц., фароўшчыкі тт. Алушкіна і Бурлака фароўшчы на 3 станіны ў дзень замест раёншых двух. Дзве нормы ў дзень маюць кавалі тт. Аўлашчанка, Ішукіш, Малецін і Маркоўскі. Стругалішчык-комаслоп І. В. Воўшын адычае стругалінай справе вучня т. Яшчыка.

УРАЧЫСТА-ЖАЛОБНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ У ВЯЛІКІМ ТЭАТРЫ

21 студзеня ў дзень XVII гадавіны з дня смерці вялікага аспавальніка большавіцкай партыі і савецкай дзяржавы В. І. Леніна ў Вялікім театры СССР адбылося ўрачыста-жалобнае пасяджэнне ЦК ВКП(б), МК і МГБ ВКП(б), Выканкома Камітэра, Прэзыдыума Вярхоўнага Совецкага СССР і Вярхоўнага Совецкага Радсора, Маскоўскага абласнога і гарадскога Совецкіх дэпутатаў працоўных, ЦК ВКП(б), МК і МГБ ВКП(б), Прэзыдыума ВКП(б), рабочых-стыханеўцаў, ударнікаў і інтэлігенцыі.

Залі театра перапоўнен. Удзюж арыўд прапнатыя велізарныя асаітныя палотнішчы-адыны, заклікаючы настойна і адынаці ператварыць у жыццё ленынскае завяты. У глыбіні сэрца — дз баявых сцягоў — пачотная воінская варта. Увешы вясеткі, заленно вышпна партрэт Влэдзіміра Ільіча.

За сталом прэзыдыума паўляюцца таварышы Сталін, Маладэў, Варышчэў, Калінін, Кавановіч, Андрэў, Мікаін, Яданаў, Верыя, Швернік, Маленкоў, Дзівітэвіч, Ткачэнка, Шкіраў, Шчыракоў, Бадаў, Булацін, Меліс, Яраслаўскі, Будаўскі, Кулік, Кузнецоў, Міхайлаў, Палаў, Чарнасуў, Проні, Мілін і другія.

Палаўне таварышы Сталін, кіраўнікоў партыі і ўрада сустракаюцца з імі змаўкаючай аманіяй. Усе прысутныя, зотчы, з выключным ушчыма і цымаінімі втчыма таварышы Сталін і яго саратнікаў.

Адрываючы пасяджэнне, тав. М. І. Каўраў.

УРАЧЫСТА-ЖАЛОБНЫ СХОД У МІНСКУ

Учора ў памянкіні Дзяржаўнага асана Леніна театры оперы і балета БССР адбыўся ўрачыста-жалобны сход партыйнага, савецкага, профсаўнага і комсамольскага актыва сталіні Савецкай Беларусі, сумесна з прадстаўніцамі частей Мінскага гарызона РСЧА, прысвечаны 17-годдзю з дня смерці вялікага правадара і настаўніка працоўных Влэдзіміра Ільіча Леніна.

У глыбіні сэрца на схіненых сцягах з чырвонага палеа і шоўку вываляецца партрэт Ільіча ў чорнай рапшы.

У залі напале ўрачыста шыпына. За сталом прэзыдыума паўляюцца тт. Паламарэка, Куліцін, Выліцін, Наталеўіч, Эйзімавіч, Аўхімовіч, Панава, Наўаў, Фамілін, М. Захаў, Матвееў, Власаў, Бугарын, Зімаінін, Казлоў, Валашын, Героў, Якуб Колас, Міхась Лынькоў, Влэдзімір, Гарбуноў, Фешчанка, Бажадан, Самарыя, Колыцін, Кручэў, Беденскі, Піліфарова, Тарасэў, Сьлюсар, Сельх, народныя камісары, старшыні райсавецкіх і другія.

Вашчыма, каб не наарушыць урачыстаю цымаіні, змяняюцца дз баявых сцягоў, увешы чорным крэмам, пачотная варта.

Адрываючы ўрачыста-жалобны сход, сакратар Мінскага ГБ КП(б) тав. Влэдзімір Ільіча Леніна.

У адынаці напале ўсе паліпшыцца за сваіх месцаў, каб і пачотны прэзыдыум адынаці выбараўшчыя члены Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з вялікім саратнікам і прадзьяльчым справы Леніна Іосіфам Влэдзіміравічам Сталіным. Доўга прадзьяльчэцца аманія. Яна тарастае з новай сілай, казі вялікі правадэр працоўных таварыш Сталін выбараецца пачотным старшыншым ўрачыста-жалобнага схода.

Слова для даклада «17 год без Леніна па ленынскаму шляху» падымае сакратар таварышы Сталін» атрымае сакратар Мінскага абкома КП(б) тав. Ішукіш.

З дакладам «17 год без Леніна па ленынскаму шляху» падымае сакратар таварышы Сталін» атрымае сакратар абкома КП(б) тав. Зьліман.

ВКП(б). Сёння ў памянкіні Беларускага дзяржаўнага театра адбыўся ўрачыста-жалобны сход партыйных, комсамольскіх, савецкіх, профсаўных і грамадскіх арганізацый горада, прысвечаны 17-годдзю з дня смерці Влэдзіміра Ільіча Леніна.

З вялікім ушчыма сабраўшыся выбараі пачотны прэзыдыум у саставе Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышом Сталіным, а таксама тт. Дзмітрава і Тімашанка.

З дакладам «17 год без Леніна па ленынскаму шляху» падымае сакратар таварышы Сталін» атрымае сакратар абкома КП(б) тав. Пінбурт.

УРАЧЫСТА-ЖАЛОБНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ У ВЯЛІКІМ ТЭАТРЫ

лінін прапаўе ўшчыма ўставаінем паміж вялікага правадара працоўных усюга свету Влэдзіміра Ільіча Леніна.

Усе ўстаюць. Арыўд выконвае жалобны марш.

— Таварышы, — гаворыць М. І. Калінін, — мы жываем і перамагаем басмечым ленынскім вучэннем. Усебаўрамаючая сіла ленынізма знаходзіць сваё выражэнне ў росте арганізацыі і дысцыпліны савецкага народа, у гераічнай працы мільёнаў савецкіх людзей, бугучых сацыялістаў.

Пэўра і ўпаўнаважана ішчы камуністычнай партыі і савецкай народ па кіраўніцтвам таварыша Сталіна па шляху, указанаму Влэдзімірам Ільічам Леніным!

Слова для даклада прадстаўляюцца сакратары МК і МГБ ВКП(б) тав. А. С. Шчыракоў.

Удзельнікі пасяджэння з вялікай увагай слухаюць змаўстны даклад тав. Шчыракова. Балі тав. Шчыракоў у кады свайго даклада правадзіць: «Найжыццёвы ленынізм! Найжыццёвы і жыцьё тоўны год таварыш Сталін!» — усе прысутныя, ахочымы адыным прыравам лубі і адпавунаці арганізатару і патхнічому перамог сацыялізма, ушчыма і палажыць у шчыма таварышы Сталін гарачыю, прапнатыю аманія.

Пасля скончэння даклада тав. Шчыракова М. І. Калінін абдыча ўрачыста-жалобнае пасяджэнне закрытым.

Затым адбыўся вялікі канцэрт, у якім прынялі ўдзел ленынскія артыстычныя сілы сталіні.

— Ленін узброіў партыю і рабочы клас самай перадавой рэвалюцыйнай тэорыяй. Слыг Леніна перайшоў у верныя рукі яго бліжэйшых другаў і саратнікаў — вялікага Сталіна, які палеў карале сацыялістычнай рэвалюцыі ўперна, да новых перамог камунізма. На ленынскаму шляху па кіраўніцтвам таварыша Сталіна наша краіна дабілася савецка-істарычных перамог.

Характарыстычна перамогі савецкай краіны, атрымаўшы пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна, тав. Матвееў гаворыць: — Вялікая развіцця сацыялізма стала краінай магучай індустрыя, высокай культуры, стала непрыступнай крапавіца для ворагаў! Поэзія ўсёго прыгнечанага чалавечства ў сучаснай складанай міжнароднай абстаіноці звернуты да Савецкага Саюза. Нездарма з такім энтузіязмам удзіліся ў нашу вялікую саію вываляючыя браты і сестры — працоўныя Заходняй Украіны, Заходняй Беларусі, прыбалтыскіх краі і Бесарыі. 193-мільённы савецкі народ пад лідэрствам генаічына прадзьяльчым справы Леніна — таварышы Сталін ушчыма кропчы ўперна, да поўнай пабудовы камуністычнага грамадства.

— Наше завяты палеў закнечыцца ў тым, — гаворыць ішчы дакладчык — каб шчыма больш ушчыма прадукцыйнасць працы, паліпшыцца ўпаўнаважана гаспадарчы і абаронную магучыню Савецкага Саюза.

Найжыццёвы ленынізм! Хто з'яўляецца ленынскім сёння — наш ролны і вялікі Сталін!

Імя Сталіна выклікае поўныя патхненія аманія і шчыма партыі Леніна — Сталін, у шчыма нашага лубімага правадара і настаўніка працоўных усюга свету.

Магутна і ўрачыста палеў гукі «Інтэрнацыянала».

Урачыста-жалобныя сходы паміж Леніна

БЕЛАСТОК, 21 студзеня. (БЕЛТА). Сёння ў гарадскім Даме Чырвонай Арміі адбыўся ўрачыста-жалобны сход партыйнага, савецкага, профсаўнага, комсамольскага актыва і прадзьяльчым грамадскіх арганізацый горада Вілейкі сабраўся ў гарадскі театры ўшчыма паміж вялікага генаічына чалавечства, стыханеўца большавіцкай партыі, арганізатару перамог Вялікай Басірыніцкай рэвалюцыі — Влэдзіміра Ільіча Леніна.

У пачотны прэзыдыум урачыста-жалобнага пасяджэння выбараецца Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышом Сталіным і нарком абароны Герой і Маршал Савецкага Саюза тав. Тімашанка.

З дакладам «17 год без Леніна па ленынскаму шляху» падымае сакратар таварышы Сталін» атрымае сакратар абкома КП(б) тав. Грук.

БРСЯ, 21 студзеня. (БЕЛТА). Зоркія вартыя заходніх граніц нашай неаажытай радзімы ўшчыма паміж вялікага правадара савецкага пролетарыята Влэдзіміра Ільіча Леніна. На партыйных астанах Іосіфа патрагала абдыча ўрачыста-жалобны вечары. З вялікай увагай праслухалі прапнаты даклады аб слухным жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці Влэдзіміра Ільіча. У ленынскіх пакоях арганізаваны выставкі літаратуры і фоталістыграфіі, прысвечаныя гэтай даче.

ЛЯ МАЎЗЛЕЯ ЛЕНІНА

МАСКВА, 21 студзеня. (ТАСС). 21 студзеня, у XVII гадавіну з дня смерці Влэдзіміра Ільіча, у маўзалеі Леніна павылаа больш 18 тысяч чалавек. Яшчы залюта да адырцыі ўвахоў у маўзалеі на Краснай плошчы сабраўся групы людзей. Рабочыя, калгаснікі, бай-

СОВЕЦКА-ЯПОНСКАЕ ПАГАДНЕННЕ ПА РЫБАЛОўНАМУ ПЫТАННЮ

ПРАТАКОЛ

Наколькі тэрмін дзеяння рыбалоўнай канвенцыі паміж Саюзам Савецкіх Савяцкіх Рэспублік і Японіяй, падпісанай 23 студзеня 1928 года і прадоўжанай пратаколамі, падпісанымі аднаўдзена 25 мая 1936 года, 28 снежня таго ж года, 29 снежня 1937 года, 2 красавіка 1939 года і 31 снежня таго ж года, скончыўся 31 снежня 1940 года.

Наколькі новай канвенцыі не была заключана да 31 снежня 1940 года.

Урады Саюза Савецкіх Савяцкіх Рэспублік і Японіі заклікалі аб аднаўдзеным артыкулах.

АРТКУЛ I

Рыбалоўная канвенцыя паміж Саюзам Савецкіх Савяцкіх Рэспублік і Японіяй, таксама як і ўсе прыкладзеныя

да яе дакументы, падпісаныя 23 студзеня 1928 года, астаюцца ў сілу да 31 снежня 1941 года.

АРТКУЛ II

Гэты пратакол падлягае замене новай канвенцыяй, аб якой зараз вядуцца перагаворы паміж Урадамі Саюза Савецкіх Савяцкіх Рэспублік і Японіі і якая будзе заключана на працягу 1941 года.

У падзяржэнне чаго ніжэйпадпісаныя, належным чынам утвараюцца сваімі ўрадамі на прыналежнасці, падпісалі гэты пратакол.

Складзены ў двух экзэмплярах у г. Маскве 20 студзеня 1941 года, што адпавядае 20 дню першага месяца 16-га года Сіова.

Нота Народнага Камісара Замежных спраў т. Молатава п. Татэкава надзвычайнаму і паўнамоцнаму паслу Японіі ў Маскве

МАСКВА, 20 студзеня 1941 г.

Пан Пасол.

У сувязі з падпісаннем гэтага чыстага пратакола аб паўнамоцніцтве ў 1941 год рыбалоўнай канвенцыі паміж Саюзам Савецкіх Савяцкіх Рэспублік і Японіяй, падпісанай 23 студзеня 1928 года, і прыкладзеным да яе дакументам, падпісаным таго ж чысла, маю чыста давесці да Вашага ведама аб ніжэйнаступным:

1. Урад Саюза Савецкіх Савяцкіх Рэспублік згодзен аднавіць на ранейшых умовах тэрмін на 31 снежня 1941 года дзеяння заключаных 3 лістапада 1928 года асобных дагавораў па эксплуатацыі японскіх падаўнамі кансервацыйных заводаў па №№ 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42 і прымаваных да іх рыбалоўных участкаў №№ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 708, 742, 743, 757, 758, 766, 767, 775, 776, 782, 829, 830, 837, 838, 839, 842, 847, 848, 854, 855, 857, 858, 860, 861, 866, 867, 975, 980, 981, 984, 985, 986, разам з адпаведнымі да гэтых дагавораў дакументамі і наступнымі валавоымі пагадненнямі.

2. Савецкія выжывальныя прамысловыя заводы на 1941 год будуць прадастаўляць на рыбалоўныя нормы ўзросту рыбы дасяговай пароды роўна 5.000.000 пудам.

3. Рыбалоўныя ўчасткі №№ 410, 527, 529, 533, 557, 558 і 1083, тэрмін арэнды дагавораў якіх скончыўся ў 1940 годзе, будуць прадастаўлены на тэрміны ў 1941 годзе.

4. Японскія рыбамары, арандаваныя рыбалоўнаму участку на Піхаанскім узбярэжжы Саюза ССР, а таксама японскія падаўнамі, якія заключаны з Урадам Саюза ССР асобна дагаворы на эксплуатацыю кансервацыйных заводаў і прымаваных да іх рыбалоўных участкаў, будуць мець магчымасць і ў 1941 годзе, як і да гэтага часу, набываць у Дзяржаўнага Рыбнага Банка на курс 32,5 іены за сторубавую аблігацыю. Гэтыя аблігацыі будуць прымаць Дзяржаўны банк на імя намінальнаму кошту ў пагаднёнай сумы плацяжы, паўнаправавых плацяжы, зборна і залогоў.

Аднак, калі вагава колькасць чыстага золата, адпавядаюча кошту плацяжы за аблігацыю АБО, вылічаная на аснове дадзенага і курсу іены ў Нью-Йорку на дзень падпісання плацяжы за аблігацыю АБО, зменіцца ў параўнанні з вагавай колькасцю чыстага золата, адпавядаючай кошту плацяжы за аблігацыю АБО, вылічанай на аснове дадзенага і курсу іены ў Нью-Йорку на 1 красавіка 1939 года, то сума плацяжы за аблігацыю АБО будзе адпавядаць плацяжы або паменшацца, так, каб кошт у чыстым золата плацяжы за аблігацыю АБО быў бы той жа, як і на 1-е красавіка 1939 года.

5. Пры ўпадзе за 1941 год арэнды плаці, а таксама паўнаправавых плацяжы і зборна за рыбалоўныя ўчасткі, якія знаходзяцца ў арэнды, а таксама за рыбалоўныя ўчасткі, якія могуць быць выданы за тэрміны 1941 года, японскія рыбамары, арандаваныя рыбалоўнаму участку на Піхаанскім узбярэжжы Саюза ССР, а таксама японскія падаўнамі, заключаныя з Урадам Саюза ССР асобна дагаворы на эксплуатацыю кансервацыйных заводаў і прымаваных да іх рыбалоўных участкаў, лічыцца злішчкі сумы, адпаведна 20 процантам памапы плацяжы.

Карыстаючыся выпадкам, каб аднавіць зноў у 1941 годзе ў маёй вышэйшай да Вас павазе.

Народны Камісар Замежных спраў СССР В. МОЛАТОВ.

У адказнай ноте японскі пасол п. Татэкава паўтарыў даслоўна змест вышэйпрыведзенай ноты і паветаму, што прымае яе да ведама.

ПА ПОВАДУ СОВЕЦКА-ЯПОНСКИХ ПАГАДНЕННЯў АД 20 СТУДЗЕНЯ 1941 ГОДА

Сёння публікуецца пагадненне паміж СССР і Японіяй аб працягненні на 1941 год рыбалоўнай канвенцыі 1928 года, якая ўжо была прадаўжана раней у 1936, а таксама на 1937, 1938, 1939 і 1940 гг.

Падпісанне пагаднення аб працягненні рыбалоўнай канвенцыі на 1941 год з'явілася вынікам перагавораў, меўшых месца ў лістапад-снежні 1940 года і ў студзеня 1941 года паміж Народным Камісарам Замежных спраў В. Молатавым і японскім паслом п. Татэкава.

У пагадненні аб працягненні рыбалоўнай канвенцыі на 1941 год ёсць, у параўнанні з пагадненням на 1940 год, новы істотны пункт, згодна якому ўстаўляюцца плацяжы да арэнды плаці 20 проц., прычым гэтая сума налічваецца не толькі на суму арэнды, але і на суму ўнасімых японскімі рыбамарамі плацяжы і зборна ў зборна. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што японскія

рыбамарамі ўнеслі «Дальрыбе» за 1940 год наступныя сумы за арэндованыя ўчасткі: арэндная плата—7.004.615 рублёў, паўнаправавая плата па плацяжы і зборна—1.961.292 руб. усяго—8.965.907 руб. У адпаведнасці з гэтым пагадненнем японскія рыбамарамі плацяжы будуць у 1941 годзе ўнесці наўважыць у размеры 20 проц. ад усяй сумы плацяжы, якія прылічваюцца ў 1941 годзе за арэнду і паўнаправавую плату па плацяжы і зборна.

Падпісанне пагаднення шляхам так званай залатой агульнай, вылажанай у п. 4 ноты Народнага Камісара Замежных спраў Молатава В. М. японскаму паслу п. Татэкава, гарантыруе Савецкі Саюз ад утрат у сувязі з матчыным хістаннем іены.

Пагадненне аб працягненні рыбалоўнай канвенцыі на 1941 год з'явілася, напачатку, крокам наперад у справе налішчэння савецка-японскіх адносін.

Аб арганізацыі савецка-японскай камісіі па выпрацоўцы новай рыбалоўнай канвенцыі

У сучасны момант паміж урадам СССР і ўрадам Японіі дасягнута пагадненне аб арганізацыі камісіі з прадаўжэння абодвух старон для выпрацоўкі новай рыбалоўнай канвенцыі замест каменшэй, тэр-

рыбалоўнай канвенцыі на 1941 год з'явілася, напачатку, крокам наперад у справе налішчэння савецка-японскіх адносін.

Аб урэгуляванні пытання аб запазычанасці фірмы Мацуо Докияд савецкаму Гандлёваму прадстаўніцтву ў Токію

У час апошніх савецка-японскіх перагавораў было ўрэгулявана таксама пытанне аб запазычанасці фірмы Мацуо Докияд Гандлёваму прадстаўніцтву СССР у Токію. Асабліва цікава з'явілася наступнаму:


18 верасня 1936 года паміж Гандлёвым прадстаўніцтвам Саюза ССР і кампаніяй Мацуо Докияд быў заключан дагавор па пабудову трох пародаў, прычым заключаны дагавор прадаўжаўся, у выніку яго растаржэння, у плаці вышэйшай памеры 10 проц. усяй сумы дагавора.

Савецкае Гандлёвае прадстаўніцтва ў свой час вынашліла фірме Мацуо Докияд аванс у размеры 1.647.750 іен. 12 сакавіка 1938 года фірма Мацуо Докияд наведзі-

ла Гандлёвае прадстаўніцтва, што яна растаргае дагавор. Не гледзячы на тое, што заключаны паміж абодвума бакамі дагавор прадаўжаўся зварот аванса і ўплаці вышэйшай, фірма не толькі не ўплаціла належнаму з яе вышэйшай, але і не вярнула аванса.

Гэта пагадненне на пытанні аб запазычанасці фірмы Мацуо Докияд класіфікацыя гэтай запынумайся справе, прычым, згодна дагаворнасці, фірма ўплаціла Гандлёваму прадстаўніцтву атрыманы аванс 1.647.750 іен і паўнаправавую суму ў пакрыццё вышэйшай памеры 300.000 іен. Атрыманне ў бліжэйшыя дні Гандлёвым прадстаўніцтвам СССР у Токію ад фірмы Мацуо Докияд 1.947.750 іен гарантыравана японскім урадам.

(ТАСС).



Дом у Горках, дзе памёр В. І. Ленін. Фото Навіцкага. (Фото ТАСС).

Ленін у Горках

На вяршыні крутога сходу стаіць беднае двухпавярховае дом з белымі калонамі. У ім пражываў апошня год свайго жыцця і памёр В. І. Ленін.

Горкі, што паблізу ад Масквы, вядомы ўсім працоўным свету.

Да гэтага месца, у перыяд хваробы Вадзіміра Ільіча, былі прымаваны думкі мільянаў людзей.

Тысячы тэлеграм, лістак, сотні падаўнікаў прыслалі працоўныя з усіх канцоў свету ў Горкі — Ільічу.

У сваіх лістках і тэлеграмах рабочыя і салдаты, камуністы і беспартыйныя, старыя і дзеці выказвалі ўсе свае лепшыя пачуцці, надзею на выкарачэнне і любоў да свайго дарагога Лёніна.

У часе хваробы Вадзіміра Ільіча, летам 1922 года, у Горках наведваў яго вядомы Сталін.

Ільічу паўнамоцна не справіўся ад хваробы. В. І. Ленін у сарэптанскім гутары з І. В. Сталіным абмяркоўваў валавоўныя пытанні палітыкі партыі і ўрада.

Праз месяц пасля першай гутаркі І. В. Сталін другі раз наведваў Ільіча. Гэта быў момант, калі Вадзімір Ільіч, заргеты любую мільянаў людзей, апраўдана ад пажытай хваробы. Вадзіміру Ільічу было дазволена ўрачамі чытаць газеты, кіні і весці разгаворы на палітычныя тэмы.

Затое і гутарка пама на гэты раз носіць больш ажыўлены характар, — піша таварыш Сталін. — Унутранае становішча... Урады... Становішча прамысловыя... Бур'я рух... Бюджэты... Знешняе становішча... Англія і Германія... Ролі Амерыкі...

«Прагня яны і глыбока адзіна аднаго неадзіна. Раздзяраюцца. Нам сямнаццаць гадоў. Наш пільны верны: мы за мір і пагадненне, але мы супроць кабаня і кабаняўшчыні ўмоў пагаднення. Грэба моцна трымаць рулі і іці самай шляхам, не падаючыся ні лесці, ні запугаванню».

Гэтыя прарочыя словы, сказаныя Леніным у гутарцы з таварышам Сталіным, цалкам і поўнасна апраўданы ўсім холам гістарычных падзей і аллюстраваны мударым сталінскім зноўнаму паглядзе.

Як толькі Вадзіміру Ільічу было дазволена чытаць, ён акружыў сабе горкамі, чытаў, журналі і іншымі матэрыяламі, якія ён прычытваў з незвычайнай хуткасцю.

Аб гэтым можна сузіць па літаратуры, якая карыстаецца Ільічу ў Горках. Арамы савецкіх газет і журналаў, сродкі якіх былі «Права», «Весты», «Труд», «Люд», «Коммунистический Интернационал».

Аб гэтым можна сузіць па літаратуры, якая карыстаецца Ільічу ў Горках. Арамы савецкіх газет і журналаў, сродкі якіх былі «Права», «Весты», «Труд», «Люд», «Коммунистический Интернационал».

18 верасня 1918 г. В. Ульянаў (Ленін). Вядлікі клопаты працягваюць Ленін аб таварыш Сталіне, у асаблівасці, калі апошні хвароў, у адной з запісак Ленін піша: «У Сталіна тэплас кватэра ў Крамлі, што не даць яму спыць (кухня—чуванне з самай рэччю). Гаворыць. Вы ўзяліся пераверыць гэту хутчэй і напісаць мне ці моманце».

У адзін з перыядаў хваробы таварыш Сталіна, калі ён знаходзіўся ў бальніцы, Ленін штотды апраўдана ад яго хваробы. Урачы, які лячыў Сталіна, Ленін даў такі наказ: «Калі што, звяніце мне ва ўсіх чыста дна і ночы».

Пастаўна кляпоўнацца аб хваробы другіх, Ленін можа звартаць увагу на стан свайго здароўя. Страшнае раменне, цяжкае праца, вядлікае стамленне падарвалі сілы Вадзіміра Ільіча. Але і хворы, ён ні на хвіліну не пакідаў мыслі аб рабоце. Ён запытаўся працай да апошніх межаў чалавечай магчымасці. Восенню 1922 года справіны параліч правых калечнасцей прыказаў Вадзіміра Ільіча да ложка. Урачы забаранілі яму чытаць і займацца якімі-б тым не было спрамай. У такіх умовах, атрымаўшы дазвол урачы займацца работай 40 хвілін у суткі, ён прычытваў апошнія геніяльныя артыкулы: «Аб каменшэй рэвалюцыі», «Аб нашай рэвалюцыі», «Як нам раарганізаваць Рабоча-Селянскую інспекцыю», «Старонкі з дзёніка», «Ленін менш дні».

Народ слята захоўвае вобраз вядлікага Леніна. У адной з залаў музея выставлены шматлікія матэрыялы народнай творчасці аб Леніне. Тут і каўры з партрэта Ільіча, прысланыя з Арменіі і Туркменіі, і падаўнамі рускім рабочым ад кангонскага профсаюза рабочых штоў праўдзільных фабрык—вышыты на штоку партрэт Леніна, і чукчанка легенда аб праваўраў, выражаная на каці, рыжуні, вершы, бадалы аб Леніне, наступныя ў з розных канцоў Савецкага Саюза і за граніцы.

Ленін жыў у сэрцах мільянаў. М. ПАУЛОЧЕНКА, Масква. (Спец. Кор. «Звезда»).

«Мае ўніверсітэты» М. Горкага, зборнік «Рэвалюцыйны этэ-дэкламатор».

П. Б. Круцкая ў сваіх успамінах піша: «У апошнія месяцы жыцця Ільіча па яго ўказанню, я чытала яму бестрытывку, і вечары звычайна чытала Шчырына, чытала «Мае ўніверсітэты» Горкага...»

Чытаць яму, бывала, вершы, а ён глядзіць задушліва ў акно, на заходзячым сонца. Памятаю вершы, якія калячючы са словамі: «Нікогда, нікогда коммуны не станут рабами».

Чытаець і бібы клятвы Ільічу паўтарыць: «Нікогда, нікогда не аддадим ні кропу заваяваннаго рэвалюцыі...»

За два дні да смерці я чытала яму вачарам апаваланне Джэна Лондана — лі і зараз ляжыць на стала ў яго пакоі — «Любовь да жыцця». Сільна вельмі рач Праз смежныя пугсты, у якім нага чада вачы не ступала, прапрацава да пры вачы вядлікай ракі ламірачы з гораду хворы чалавек. Слабеюць у яго сілы, ён не ідзе, а паўзе, а перуч з ім паўзакса паміраючы з гораду воўт; іце паміж імі барыцца, чалавек перамагае—поўмертвы, папоўраўнаны дэбрацына д моты. Ільічу апаваляне гэтае налічваю стадабадзіна... На другі дзень прасіць чытаць апаваланне Лондана давай. Але ў Джэна Лондана сільныя рачы перамае вачына з надзвычайна слабымі. Наступнае апаваляне зусім іпага характары—праяктыўнае буржуазнае маралі: поўт капітан аблаў у задушліку карабля, на грузжанга хлеба, вачына зьбывае яго; апраўдана жыццём, каб толькі стрымка зваб слова. Засяляец Ільіч і махну рукою.

Больш не прышлося яму ме чытаць... Многа прадучы, Вадзімір Ільічу меў апаваляне. Любым апавалянем, вачы я забаранялася чытаць, было павялічэнне Вадзімір Ільіч прахочэў отні кілометраў у вачынах, паміж плацяжы. Летам Ільіч кунаўся ў рацэ Пахры, плаваў ён лёгкі і свабодна. У гробную шару часта хадаў збіраў у лесе гары і ягалы. А калі папраўдзіла — часта іграў у шахматы гарадзі з алічаванымі ў Дома адна чынку Маскоўскага партактыва.

9 студзеня 1921 года В. І. Ленін пі запэраўнаю слята вёскі Горкі выступіў на агульным сходзе з дакладам аб міжнародным і ўнутраным становішчы. Слята не гэтай вёскі прасілі Ільіча дэлакава і прамавога была аказана, і ў маі месяце таго ж года ўпершыню на ўсёй аграўе ў вёсцы Горкага загаралася ялчавіца Ільіча калгасаў.

Слятае вёскі Горкі ў памяць «незабытага іна» (так іны называюць дзень калі Вадзімір Ільіч выступіў з дакладам на сходзе) у 1940 годзе прабыў мраморную мемарыяльную дошку на доме Васілі Шульгіна, калі адбыўся гэты сход, ўстаўлена на самым прыгожым у вёсцы месцы памак В. І. Леніна.

Хадэлаа ад дома, калі жыў і памёр Вадзімір Ільіч, па яго ўказанню, пабула вана прыгожае трохпавярховае сараяна школа «Памяці В. І. Леніна». У светлыя і прасторныя вачынах школы паучаючы вядліка колькасць дзятэй з бліжэйшых калгасаў.

І. Я. ШАКАЎ, загадчык дома-музея В. І. Леніна ў Горках.

Ушаноўваюць памяць правядыра і настаўніка

ПОЛАЦК. 21 студзеня. (ТАСС). Прадоўжы рабна ўшаноўваюць светламу памяць правядыра і настаўніка працоўных усяго свету — Вадзіміра Ільіча Леніна. На ўсіх працываствах, ва ўстаўнах і на блях выбарчых участках адбыліся многалюдныя ўрачыства-забыцця павялічэнні і вечары, прысвечаныя памяці В. І. Леніна.

Шырока атэрачючыя леныкі дні і ў сёлах раёна. Адылія сесі зельскіх ветаў дэуэтатў працоўных. Ва ўсіх ладных на тавры В. І. Леніна.

20 студзеня ў калгасным клубе адбыўся ўрачыства-забыцця сход. Больш 200 чалавек з вельзарнай увагай слушалі даклад лётара райкома партыі тав. Бучкова на тэму «17 год без Леніна па леныскаму шляху над кіраўніцтвам таварыш Сталіна».

Пасля даклада выступіў старшыня калгаса, дэпутат абласнога Савета гору татаў працоўных тав. Шалк. Ён сказаў: «Был час, калі мы не бачылі светлага дна. Ралася і чыстае прынёс нам вядлікі Сталін, верны праўдзільнік і праўдзільны дзеяцнік асабавыліка большавіцкай партыі, вылагана правядыра сусветнага пралетарыята».

20 студзеня ў калгасным клубе адбыўся ўрачыства-забыцця сход. Больш 200 чалавек з вельзарнай увагай слушалі даклад лётара райкома партыі тав. Бучкова на тэму «17 год без Леніна па леныскаму шляху над кіраўніцтвам таварыш Сталіна».

Пасля даклада выступіў старшыня калгаса, дэпутат абласнога Савета гору татаў працоўных тав. Шалк. Ён сказаў: «Был час, калі мы не бачылі светлага дна. Ралася і чыстае прынёс нам вядлікі Сталін, верны праўдзільнік і праўдзільны дзеяцнік асабавыліка большавіцкай партыі, вылагана правядыра сусветнага пралетарыята».

Усім гэтым мы абавязаны памяці партыі Леніна—Сталіна, за справу якой гэты вечамада не шкадуе сваіх сіл.

У Цэнтральным музеі В. І. Леніна

1887 год. Выпускнік Сямірскай гімназіі Вадзімір Ільіч Ульянаў ушаноўвае дзевяці залатой медалю «як самы дэстойны на поспеху, расвіцці і паводзінах». «Вельмі галенаваты, пастаўна стараны і асуртывы» — такую характарыстыку даў дырэктар гімназіі Вадзіміру Ільічу, наступнаму ў Ільічынскім універсітэце.

У гэтым жа годзе пачалася рэвалюцыйная дзеяцьнасць Леніна. Ва ўніверсітэце Вадзімір Ільіч з'яўляўся адным з арганізатараў рэвалюцыйнага руху студэнтаў. Ужо тады парты ўрач учыны і ім чалавеча, неабходнага для юнгучага ладу. У снежні 1887 года Ленін вылажачыцца з універсітэта, арыштоўваецца, а затым вылажачыцца з Казані. Гэта быў першы арышт Ільіча.

Так пачалася рэвалюцыйная дзеяцьнасць, якой Ільіч прывесіў усе сваё жыццё.

Кіруючы рэвалюцыйнаму дзеяцьнасці Леніна не магі спыніць ні арышт у снежні 1895 года, ні доўгія месяцы турмы, ні далавая сібрыская сыска. У перабурзай турме, у адзіночнай камеры № 193, дзе Ленін пражываў у часадні суда 14 месяцаў, ён напісаў малаком паміж радкоў велькі мільянаўнак кнігі «Праект і аб'яўненне праграмы сацыял-дэмакратычнай партыі». На вяртэнне ў Пій зале вышэйшым пакаўдчыцкім старонкі гэтай кнігі са сядзіма дзёніскай «чарніцы», праўдзільных звычайнай лямпавай копашто. У турме-ж Ільіч намясціў план работы над кнігай «Расвіцці капіталізма ў Расіі». Гэту вядому кнігу Ільіч напісаў у сшытку ў далавіх сібрыскім сяле Шупшонскім, у селянскай хаце пры чыным святле караснай лямпы. У музеі выставлены старонкі рукапіса гэтай работы і некалькі кніг на розных мовах, з якіх Ленін браў неабходныя весткі. Усяго ім было прачытана для гэтай мэты 600 розных кніг.

У адной з вітрын музея прадаўлены дакумент, які прычынае вядлікую увагу вядэвальнікаў. Гэта — вядлікі аркуш паперы з запісамі Леніна на выставленых дэлегатаў П'яэта РСДРП. Высока ставіў Вадзімір Ільіч званне члена партыі, багітасна амагаўся супроць прапачінацы ў яе рады людзей, чужых марксізму.

На гэтым жа аркушы паперы Ленін простам алаўмаў у некалькіх словах вядлікую свае прычыны членства ў партыі. «Чыста і чыстага», — некалькі разоў паўтарыў ён. «Звужэнне круга і шыраўта». А ніжэй сідэла сфармуліраваны вылачныя словы Леніна, амагаўшыцца за чыста і сілу партыі: «ададленне бабоучыня і прадоўжэнне: леші 10 прапуцых не называе членамі, чым і бабоучага называць». «Паўтарыце: сіла і ўлада П. Чыста і чыстага—воўс у чым сутнасць».

За чыстаў рату партыі Ленін амагаўся на працягу ўсяго свайго жыцця.

Высокая прычынасць, гонілавыя прапачінасць, бестрапнасць і непрычынасць у барацьбе з ворагамі партыі і рачога класа, глыбокая вора ў творчыя сілы мас і ўпавядненне у перамаце — адрознівалішы рым вядлікага Леніна, яе правядыра рабочага класа.

Воркі саратнік і праўдзільнік справы Леніна Іосіф Вісарыянавіч Сталін у

сваім змэстуненні на вечары кромчэўскіх курсантаў 28 студзеня 1924 г. даў вядлікую метку і поўную характарыстыку Леніну. «...Мы маем у асобе Леніна...таварыш ён, — чалавеча незвычайна. Ён не быў тым, ў маім вачы прастым кіраўніком партыі, ён быў вачы фактычным творцом... Калі я параўноўваю яго з асетнімі кіраўнігамі нашай партыі, яны ўвесь час здавалася, што саратнік Ільіча — Сталін, а Сталін — Ільіч».

